

Чырвоная Зьмена

№ 217 (1184) ПЯТНІЦА, 19-га верасьня 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК ЛКСМБ
 УМОВЫ ПАДПІСІ:

1 месяц	30 кап.
3 месца	90
6 месца	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Карла Маркса, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 скартатарыят—12-19.
 АДРАС КАНТОРЫ:
 Номоапольская 25, тэлеф. № 903.
 ГОД ВЫДАЊНЯХ.

Комсамольскія ячэйкі, упаўнаважаныя „Чыр. Зьмены“

Паклапаціцеся аб сваечасовым забяспечанні комсамольцаў „Чырвонай Зьменай“

ДА Х-га ЗЬЕЗДУ комсамолу Беларусі

Падсумаваць вопыт,

вызначыць шляхі далейшай упартай барацьбы за генэральную лінію партыі

Забяспечыць выкананьне пастаўленых задач

ЦК ЛКСМБ паставіў для правядзеньня раённых комсамольскіх канфэрэнцый устаноўць паступныя тэрміны:

ЦК ЛКСМБ паставіў правесці ў працягу кастрычніка і пачатку лістапада месячныя раённыя канфэрэнцыі комсамолу.

Раённыя канфэрэнцыі будуць праходзіць акрамя ў той момант, калі пачаткова аформілася справа ліквідацыі акруговага зьвязу.

З ліквідацыі акруг і акруговаму ЦК ЛКСМБ у прыдатнасьці, як ужо пазначана падкрэсьлілася, цэнтр пачату работы ўскладаецца на раённыя камітэты.

Таму ў работах раённых канфэрэнцый пры абмеркаваньні ўсіх пытаньняў павінны зьявіцца сталася месца пытаньні прыстасаваньня работы раённых камітэтаў у адпаведнасьці з тымі задачамі, якія выніклі з ліквідацыі акруг.

Асноўная задача зьяўляецца да таго, каб РК перабудавалі сваю работу так, каб забяспечыць найхутчэйшае прамавольнае дырэктыву, якія ідуць непасрэдна з ЦК.

Усё гэта і правільна агучыць палітычным дырэктывам прамавольна ў кожным раёну ў умовных існуючых асаблівасьцях—гэты асноўная задача.

Калі раней дырэктывы ЦК прыходзілі ў раён некалькі ў „неразборчым“ выглядзе, то зараз справа абстаецца інакш.

У вырашэньні гэтай задачы бяспоможна вялікую ролю адыгрывае ўмацаваньне раёнаў работнікамі. Аднак важнейшай умовай зьяўляецца ўмелыя арганізацыя работы, паставіць яе на павану.

У пераважна на практычную мову—гэта значыць, што раённыя камітэты зараз, як ніколі, павінны абрацца бліжэйшым актывам—інструктажам, групу юць гэты актыва кол РК, трэба наладзіць кіраўніцтва арганізацыяй так, каб работа ячэек абураліся ключом ініцыятыўных груп, брыгад, каб кожны вучастак нашай работы быў фронтам, на якім бы комсамольцы разгортвалі сваю самадзейнасьць. Поўнае выкарыстаньне паставы аб прыбываньні 30 проц. часу работнікамі РК у раёнах, у гэтым напрамку адыгрывае вялікую ролю.

Работа раённых канфэрэнцый павінна праходзіць пад знакам мобільнасьці энэргіі комсамольцаў і пад кіраўніцтвам працоўнай моладзі на вырашэньне актуальнейшых палітычных задач.

Вырашэньне пытаньняў перабудовы работы кіраўніцтва, аб формах метадах работы, павінна быць падпарадкавана гэтым важнейшым задачам і разглядацца з пункту гледзеньня ажыццяўленьня павароту тварам да гаспадарчага будаўніцтва.

Пагоня за голай формай, парадэ—гэта зло, якога патрэбна, бяспоможна, пазьбегнуць. Першачарговымі задачамі, на вырашэньні якіх павінна быць сконцэнтравана ўвага раённых канфэрэнцый,—гэта пытаньні колгасна-вытворчага пакоу.

Сваечасовае і поўнае выкананьне павану аселяць сяўбы і хлебазаганаваньне, выкананьне заданьняў па сінаваньню, на арганізацыі свая-

водных гаспадарак—гэты асноўныя задачы, ажыццяўляючы якія павінны раённыя арганізацыі павінны практычна выконваць дырэктыву аб павароце тварам да гаспадарчага будаўніцтва.

Важнейшай умовай пры практычным ажыццяўленьні гэтых задач павінна зьяўляцца злучэньне на справе іх выкананьня з арганізацыйнай прыгату адналіччыва беднаю і сярэдняю ў колгасі, з арганізацыяй новых колгасаў.

Гэта асабліва павінна быць падкрэсьлена раённымі канфэрэнцыямі таму, што і да гэтага часу ў працягу месца пануе опартуністычнае стаўка на „саманяк“.

Патрэбна ў усёй прыпры-хасьці ударыць па „антыбальшавіцкіх тэндэнцыях адкладаньня справы колэтывацыі на пэрыод пасля сканчэньня сяўбы“.

Раённыя канфэрэнцыі павінны будаць падсумаваць той вопыт, які ўжо маецца ў галіне прыстасаваньня работы колгасных ячэек да вытворчых задач.

Трэба ў усёй радучасьці падкрэсьліць, што ў гэтым напрамку справа абстаецца далёка недавальна, значная частка колгасных ячэек яшчэ не завялі патрэбнага месца ў гаспадарчай і культурнай дзейнасьці колгасаў.

Разгортваньне работы ячэек ЛКСМБ па ўсіх напрамках унутры колгаснага жыцьця—арганізацыйная работа, разьмеркаваньне даходу, разгортваньне сацыялістычнага спароніцтва і ўдарніцтва, пры адначасовым наладжаньні сяброўскіх узьмажанасьці з адналіччывымі, — паказам пасьпехаў колгасу, у злучэньні гэтых задач з арганізацыйнай прыгату ў колгасу павінна зьяўляцца асноўнай работай колгасных ячэек на бліжэйшы час.

Пытаньне росту арганізацыі—умелыя накіраваць узростную актывнасьць батрацка-бядняцкай, сярэдняцкай колгаснай моладзі па шляху павялічэньня за іх лік шэрагаў ЛКСМБ, ўмацаваньне пролетарскага асяродку—павінны заняць адно з цэнтральных месцаў у работе раённых канфэрэнцый і практычнай дзейнасьці ячэек і камітэтаў.

Шырыня пастаўленых задач, уся глыбіня іх важнасьці зараз як ніколі патрабуюць правільнага партыйнага, пролетарскага кіраўніцтва арганізацыяй па іх ажыццяўленьню. Таму важнейшым вынікам канфэрэнцыі павінна быць палітычнае якаснае складу раённых камітэтаў праз бяспоможнае павялічэньне ў іх складзе партыйна-пролетарскага асяродку.

Раённыя канфэрэнцыі праводзяць сваю работу на аснове разгортваньня бальшавіцкай самакрыт—кі бязлітаснай барацьбы з правым опартунізмам, як галоўнай небяспэкай, рашуча б'ючы па „левых“ загібях і прымірэнцтву—зможуць забяспечыць выкананьне пастаўленых партыяй перад арганізацыйнай задач.

18-га кастрычніка: Віцебскі, Фрунзаўскі, Аршанскі, Барысаўскі, Рэчыцкі, Горацкі, Гарадоцкі, Чырвоная-Слабода, Стара-Дароскі, Старобінскі, Мельніцкі, Сіроцінскі, Капыльскі, Крычэўскі, Быхаўскі, Чырвонаяпольскі, Жыткавіцкі, Капаткевіцкі, Каромінскі, Багушэўскі, Талочынскі, Суражскі, Бешанковіцкі, Буда-Кашалёўскі, Уварыцкі, Хойніцкі, Бягомельскі, Заслаўскі, Бярэзінскі, Дубровіцкі, Копыскі, Лельскі, Расонскі, Валынскі.

25-га кастрычніка: Гомельскі, Кастрычніцкаўскі, Магілёўскі, Мазырскі, Полацкі, Слуцкі, Рагачоўскі, Калінінскі, Сенскі, Чачэрскі, Гомельскі, Віцебскі, Лоеўскі, Астрашынскі, Гарадзецкі, Смалявіцкі, Уздзенскі, Коханаўскі, Лядзінскі, Дрысенскі, Асьвейскі, Ветрынскі, Ушацкі, Чарэйскі, Сымілавіцкі, Племчаніцкі, Халопеніцкі, Высачынскі, Лыбуньскі, Чашніцкі, Брагінскі, Асіповіцкі, Сьвіслацкі, Глускі, Мельніцкаўскі, Крэменскі.

1-га лістапада: Бабруйскі гарадскі, Калінінскі, Касьцюковіцкі, Веткаўскі,

Вульскі, Чэрвеньскі, Дрысенскі, Клічэўскі, Любаньскі, Парыцкі, Пухавіцкі, Грэскі, Вялікіцкі, Пскоўскі, Чарнушскі, Чарыкаўскі, Чачынскі, Журавіцкі, Кармянскі, Прапойскі, Хоцімскі, Пётрыкаўскі, Азарыцкі, Тураўскі, Лельчыцкі, Нараўлянскі, Юравіцкі, Церахоўскі, Камарынскі, Лагойскі, Койданаўскі, Смахвалявіцкі, Коўнскі, Крулянскі, Лупалаўскі.

Парадак дня рэкамэндуецца:

Для Віцебску, Гомелю, Фрунзаўскай і Кастрычніцкаўскай арганізацыяў, Бабруйскай і Барысаўскай наступныя:
 1. Даклад ЦК ЛКСМБ. 2. Аб выкананьні прамфіплянэ за 29-30 гаспадарчы год і задачы комсамолу на 3-ці год п'яцігодкі. 3. Выбары РК і рэкамісіі. 4. Выбары дэлегатаў на Усебеларускі зьезд.

Для Аршанскага РК, Рэчыцы, Горацкага, Жлобінскага, Гарадоцкага, Магілёўскага, Мазырскага, Полацкага, Саўкага, Рагачоўскага, Сенскага, Калінінскага, Касьцюковіцкага, Вет-

каўскага, Вульскага, Чэрвеньскага, Дрысенскага раёнаў наступныя:

1. Даклад ЦК ЛКСМБ. 2. Каагаснае будаўніцтва і задачы КСМ на зьезд. 3. Выбары РК і рэкамісіі. 4. Выбары дэлегатаў на Усебеларускі зьезд.

Для ўсіх раёнаў, дзе на будучы дзень ЦК ЛКСМБ, парадак дня рэкамэндуецца наступны:

1. Палітычны даклад РК КП(б)Б аб задачах работы на зьезд і складаньне аб усьлед КСМ у коагаснае будаўніцтва. 2. Справаздача РК ЛКСМБ. 3. Справаздача рэкамісіі. 4. Выбары РК і рэкамісіі. 5. Выбары дэлегатаў на Усебеларускі зьезд.

Увага: Справаздачы РК і рэкамісіі ня ставяцца ў былых акруговых цэнтрах: Віцебску, Воршы, Гомелі, Магілёве, Мазыры, Полацку, Бабруйскаму. Тут—на непразьме павіны выбары РК і рэкамісіі.

У астатніх раёнах справаздачы РК КСМ ставяцца на раёнканфэрэнцыях.

На I Усебеларускім політэхнічным зьездзе

Вывучэньне працэсаў вытворчасьці—важнейшая ўмова політэхнізацыі

„Тав. ДАРДАК не паказуе канкрэтных шляхоў, як разьвязаць вузлавныя пытаньні політэхнізацыі“—так заяўляюць дэлегаты зьезду

Спрэчкі па дакладу т. Платуна

Выступаючы дэлегаты прыводзілі шмат фактаў аб недаацэнцы на мясцох справы політэхнізацыі. Напрыклад:

— У адным з раёнаў былой Менскай акругі скартатар райкому партыі забараніў склікаць сход рабочых па пытаньню політэхнізацыі таму, што ў раёне прарыў у выкананьні прамфіплянэ, расказавае адзін з дэлегатаў.

Бабруйскія профтэхшколы прымацаваны да комбінату,—гаворыць інспэктар Бабруйскае райасьветы, але гаспадарнікі і іншыя ор-

Справа політэхнізацыі пастаўлена бяспоможна, бесплянава.

Навучальны год ужо пачаўся, але настаўнікі, раённыя інспэктары ня ведаюць як практычна політэхнізаваць школу.

— Я ня ведаю як перавесці школу самітоду ў ШЭМ—расказвае інспэктар т. Сяпера аб тым, як яму скардзіліся нешаторыя загадчыкі школ.

Некаторыя школы зьялі пераважна іміляды.

СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДУ ТАВ. ДАРДАКА

На ввечэрнім пасяджэньні 17-га верасьня 1-га Усебеларускага зьезду па політэхнізацыі быў аслушаны даклад тав. Ю. Дардака „Аб формах і метадах політэхнізацыі і школы“.

Тав. Глушанотні і тав. Бэргер у выступленьнях па дакладу адзначылі, што дакладчык у сваім дакладзе не ўказаў канкрэтных шляхоў, як разьвязаць гэтае пытаньне, якія могуць даць практычныя арганізацыйныя і метадычныя напрамкі ў галіне політэхнізацыі школы. Выступаючы ўказвалі, што работу па політэхнізацыі школы трэба дыфэрэнцыяваць такім чынам, каб у вучэбнай працы адбывалася як вытворчасьць аднаго паку, фабрыкі, так і, з другога боку, усе галіны фабрычна-заводскай дзейнасьці. Некаторыя таварышы лічыць, што політэхнізм можна і трэба правольна толькі на базе высока арганізаванай вытворчасці, на базе калі ёсьць 100 проц. спрыяючых умоў. Такі падыход да справы політэхнізацыі будзе няправільным.

Да справы політэхнізацыі трэба прыступіць зразу ж ня глядзячы на тое, што ў некаторых мясцох на будзе адпаведнай матэрыяльна-тэхнічнай б. зы. Што нам каштоўна ў політэхнізацыі? Гэта—вывучэньне працэсаў вытворчасці. Нават пры апрацоўцы дрэва рубанкам мы галіна вывучаць тэарэтычна гэты працэс. Вельмі важнае і сур'ёзнае пытаньне, гэта пытаньне аб майстэрнях. Майстэрні трэба арганізаваць, бо інакш у многіх мясцох у нас ня будзе базы для практычнага вывучэньня галоўных вытворчых працэсаў.

Тав. Мільда і тав. Гаўшакоўскі і шэраг іншых прамоўцаў асабліва завастралі пытаньне на падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы кадраў для політэхнічнай школы. Для мяне ясна, кажа тав. Калюда, што з тымі кадрамі, якія мы зараз маем, будаваць політэхнічную школу вельмі цяжка. Таму, галіна слова з правядзеньнем практычнай работы па політэхніцы трэба зразу ж прыняць шэраг мер у галіне падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі пэдагагічных кадраў. Наша пэдагагічная асьвета не перабудавана яшчэ ў такім напрамку, абрыхтаваць політэхнічныя кадры.

(Працяг у заўтрашнім №)



Пасяджэньне зьезду

ганізацыі комбінату не зьвяртаюць на гэтыя школы ніякай увагі. Яны заяўляюць:

— Што вы суцэся з дробязямі? У нас прарыў.

Дэлегаты прыводзілі шмат такіх фактаў.

Усе выступаючы абураліся тым, што на сёньнешні дзень нават у Наркомаьветы справа політэхнізацыі была на задворках. Ніхто нічо добра ня ведае, што такое ў поўным сэнсе гэтае слова політэхнізацыя.

— У пытаньні політэхнізацыі школы на Беларусі блытаніна, а Наркомаьветы ніякіх дырэктыв у гэтым напрамку не даваў,—заяўляе дэлегат т. Жукаў.

— Без політэхнізацыі вельга зрабіць ныводнага крову—заяўляюць амаль усе прамоўцы.

— Мы павінны даць канкрэтыя практычныя формы і метады працы ў справе найхутчэйшага працоўнага політэхнізацыі ў нашых школах,—гаворыць першы ўсебеларускі зьезд па політэхніцы.

Могутным хлебным потокам СУСТРЭНЕМ 3-ЦІ ГОД 5-ЦІГОДНІ

Ініцыятыва Слуцкай комсамолі па організацыі хлебнай эстафэты павінна быць падхопленая ўсімі організацыямі БССР

ГНАЦЬ З ПАРТЫ І КОМСАМОЛУ КУЛАЦКІХ АГЕНТАЎ ТЫПУ АТРОХАВА ПРЫМУСІЦЬ КУЛАКА ВЫКАНАЦЬ ДАДЗЕННЯ ЯМУ ЗАДАНЬНІ

Не паслабляць, а ўзмацняць тэмпы хлебазагатоўак

Тэмпы ходу хлебазагатоўак па БССР з усёй асцярожнасцю адваргаюць энкі правых опартуністых, якія стараюцца даказаць, што размеры хлебазагатоўак вялікія і таму іх нельга выканаць.

Ход хлебазагатоўак за 15 дзён верасня і асабліва за апошняю п'яцідзёнку паказвае, што тэрмін выканання пляну хлебазагатоўак можа і павінен быць скарачаны, што кантрольныя заданні па хлебазагатоўках могуць быць выкананы, але і перавыкананы.

Комсамольскія арганізацыі ў шмат якіх мясцох пераклаліся на баявую дэмагогу партыі ў выкананні гэтай важнейшай кампаніі. 14 чырвоных аблоў у ліку 1000 падвод, арганізаваныя па ініцыятыве комсамольскай арганізацыі Слуцкага раёну, — несправы прыклад гэтага.

Побач з гэтым усё-ж трэба адзначыць, што ў пасоўных з'яўленнях нашай комсамольскай арганізацыі знаходзяцца і такія „комсамольцы“, па сутнасці кулацкія агенты, якія імкнуцца сарваць паспяхова ход хлебазагатоўак. Факт з „комсамольцам“ Беталеўскай ічэйкі Горацкага раёну Атрохавам — відочная ілюстрацыя гэтага.

Шмат дзе мы сустракаемся з такімі фактамі, што пасоўныя комсамольскія ічэйкі палец аб палец вытнулі з тым, каб дэмагчы партыі ў правядзенні хлебазагатоўак.

Даючы рашучы адпор кулаку і яго агентам, якія падчас, нават пралежалі ў комсамох, арганізацыі павінны змагацца за хутчэйшае дадзеныя дзёрных заданні кулацка-заможнай верхавінкі вёскі, забяспечыўшы хутчэйшую здачу імі хлеба.

Організуем, па прыкладу Слуцкай комсамольскай арганізацыі, масавую здачу хлеба бядняцка-серадняцкім сялянствам і колгасамі праз чырвоныя аблоў.

Трэці год п'яцігодні сустрэнем масавай хлебнай эстафэтай.

Лёзунг — „Усе лішкі — дзяржаве, нічога не прыватніку“ — павінен быць падхоплены ўсімі колгасамі і сёньнешнім аднаасобнікам, — заўтрашнім колгаснікам.

З усёй бальшавіцкай настойлівасцю змагацца за скарачэнне тэрміну здачы хлеба, выканання і перавыканання пляну хлебазагатоўак.

Рашуча змагацца супроць розных праяў правага опартунізму, які дэзорганізуе хлебазагатоўчы фронт.

За 15 дзён выканалі плян на 59 проц.

Згодна вестак Наркамгандлю на 15 верасня, якія атрыманы ад сістэмы Белкапсаюзу (з 80 раёнаў) і сістэмы Белпаляводсаюзу (з 40 раёнаў) ход хлебазагатоўак па БССР спачатку кампаніі па 15 верасня характарызуецца наступным чынам: Усяго загатоўлена 13.267 тон, што складае 98,1 пр., кантрольнай лічбы, якая павінна быць выканана да гэтага часу.

Добрыя паказальнікі выканання хлебазагатоўак дае першая палова верасня і асабліва апошняя п'яцідзёнка (з 10 па 15 верасня).

Так, за 15 дзён загатоўлена 10.197 тон, альбо 59,3 проц. месячнага

плану. За апошняю п'яцідзёнку загатоўлена 5.014 тон, што складае каля 29,2 проц. месячнага пляну.

Такім чынам, мы бачым, што апошняя п'яцідзёнка дае рост супроць мінулых дзёў — на 40 проц.

Адмоўным трэба лічыць тое, што да гэтага часу раённыя арганізацыі асабліва сістэмы Белпаляводсаюзу да сёньняшняга дня не даюць звестак аб ходзе хлебазагатоўак. Калі ў мінулыя п'яцідзёны звесткі наступалі па сістэме Белпаляводсаюзу ад 50 раёнаў (50 проц. усіх раёнаў Беларусі), дык у апошнія п'яцідзёны звесткі наступілі толькі ад 40 раёнаў.

Адноўным трэба лічыць тое, што да гэтага часу раённыя арганізацыі асабліва сістэмы Белпаляводсаюзу да сёньняшняга дня не даюць звестак аб ходзе хлебазагатоўак. Калі ў мінулыя п'яцідзёны звесткі наступалі па сістэме Белпаляводсаюзу ад 50 раёнаў (50 проц. усіх раёнаў Беларусі), дык у апошнія п'яцідзёны звесткі наступілі толькі ад 40 раёнаў.

Гнаць кулацкіх агентаў з комсамолу

Комсомолец Беталеўскай ічэйкі ЛКСМБ Горацкага раёну Атрохаў Л., ён-жа член камісіі па правядзенню хлебазагатоўак у сваім сельсавеце, імкнуўся сарваць ход сялянства вёскі Беталева, на якім абгаварвалася пытанне аб хлебазагатоўках.

Пры чытанні сьпісу каму колькі трэба ўнесці хлеба, Атрохаў выкідаў лёзунгі наступнага зместу: „Хочуць сялян пакінуць блз хлеба, з сярэдніка скуру дзяруць“, гасіў лямпу і г. д.

У выніку бязумовнага выкрывання такіх слоў і наглыя пасту-

ваньня на стала, група заможных сярэднякоў кінулася на прадстаўніка РК т. Ляснеўскага, якому з цяжкасцю ўдалося абараніцца.

Прычына такіх паводкаў Атрохава ў тым, што яму вызначылі 40 пудоў хлеба. Гэта норма была правільнай таму, што Атрохава зарыстаюцца 15 дзесяцінамі зямлі. Кулацкі агент Атрохаў імкнуўся апраўдаць свае паводкі тым, што нібыта Ляснеўскі рабун перабыў. Горацкі РК ЛКСМБ павінен гнаць з комсамолу кулацкага агента.

Н. Лінок.

...Мюдаўскі струмень хлеба заліў вуліцы

10.000 пуд. хлеба — Мюдаўскі падарунак комсамольцаў Слуцкага р-ну

Падрыхтоўчую працу да МЮД'у комсамольская арганізацыя Слуцкага раёну пераклалі на выкананне баявых задач партыі і ўраду: правядзенне хлебазагатоўак, сіласаванне, свіннагадоўлю і г. д.

РК ЛКСМБ і ічэйкі паставілі перад сабою асноўнай задачай у правядзенні МЮД'у — арганізацыю чырвоных аблоў. Для гэтай справы была мобілізавана ўся вярхоўная арганізацыя і кінуты 20 унаўнаважаных РК ЛКСМБ.

Хлебная МЮД'ўская эстафэта была арганізавана ўсімі ічэйкамі. 7-га верасня ў г. Слуцк прыбыло


14 чырвоных аблоў з хлебам 1000 падвод аднаасобных бядняцка-серадняцкіх гаспадарак і колгасаў заврудзілі вуліцы.

Маладзёжны колгас „КІМ“ адаў у другі раз чырвоны аблоў у 200 пудоў (першы раз было здадзена таксама 200 пудоў).

У дзень МЮД'у здана хлеба больш 10.000 пудоў.

МЮД'ўскі струмень хлеба заліў вуліцы Слуцку. Чырвоныя аблоў спыткалі гарадзкія арганізацыі комсамолу, піонеры і школьнікі. Адыбіліся два лятучыя мітангі.

Айзэнштадт.



Брыгада імя XVI МЮД'у падрыхтоўваецца да маладзёбы (сагас „Вішнеўка“ Астрашыцка-Гарадзецкі раён)

Замест 15 тон здамо 29

Беднота і сярэднія пасёлку Варшаўка, Рудзенскага сельсавету, кантрольную лічбу па бульбарыхтоўках давалі да 200 проц. Усяго наметана было плянам здаць 15 т н,

але сяляне на сваім сходах 15 верасня ўхвалілі здаць 29 тон. „Усе лішкі бульбы — дзяржаве, ні пуд гандляр“, — заклікалі бедныя і сярэднія на сваім сходзе. Малатоў.

Зьм. Віталін

Восьмы ідзе...

(Нарыс)

I.

Над вёскай вісела туга. Браў у „салдаты“. Браў лепшых, у росквіце сілы і маладосці, дзяцюку.

У кожнай хаце ўзбуранай паводкай біўся распачыны плач аб сьвязьніцтвах вясенцы, пазатыканыя значымі і зрэбем.

— А-а-а ку-у-ды-ыж ты, сынчак мой, ідзеш, даражэнькі?.. А на каго-ж ты нас пакіда-а-а-е-ш, маці старую, жонку, дзетак драбенькіх?..

— А куды-ж ты, сэрца маё, сокал асы?..

— А братчак мой!..

Плакалі і прычыталі як над нябожчыкам маткі, жонкі і сёстры. Хмурыя і задуманыя стаялі бацькі. Яны перажывалі калісьці гэтак сама і знаходзіліся цяпер пад наплывам сумных успамінаў...

Плакала вёска... А над вёскай вісела мітульга і туга, бо браў у салдаты звычайна ўвосень — сумную пару году.

А потым цягнуліся ў воласьць фурмакі. Коні ступалі вільга і павольна, як павольна і ніка разьлівалася поўная гамбокага адчаю і смутку песня.

... „Последний“, пошепный денечек гуляю с вами я, друзья... „

Ехалі служыць, абываць „воинскую повинность“. Ніхто з павабранцаў нічога ня ведаў, — куды пашлюць, што станеша...

А бывала так.

Заганялі іх за тысячы верст ад радзімы на далёкую поўнач. Ці на дзень і жаркі Кіўск. Такая была мо-

тыка панскай улады. Беларусь „абараніў“ чаркесаў, а чаркес беларусоў. Заганялі і муштравалі. Рэвалюбэрам і крыжам убівалі ў голавы цёмных, няписьменных і забітых хлапцоў „святую повинность“ службы за веру, цара і айчыну.

Крыж і маўзэр — вась на што абаранялася царская ўлада ў падрыхтоў-



У чырвоным прышываюцца лункі

цы верхніх службаў веры, цара і айчыны.

Але гэта усё ў мінулым.

І я, нібы праз сон, успомніў пра гэта: старэнькую пакрываючую хатку з сьвязьніцтвам і сьце — маладзёжка хлапчука. У п'яцідзёны тымане прапалі перада мною вобраз

цяжка параненага бацькі... Я нібы зарываю ў глыбні памяці болю майя маперы.

— За што, за што, каты праклятыя...

... — За вер-р-р-у, царра і айчыну — грукацілі дзесьці блізка гарматы і заліваліся гісторычным сьмехам кулямёты.

— Тах-тах-тах...

Немцы надыходзілі... Гэта была самая страшная з усіх войнаў, якія волькі ведала чалавецтва — імперыялістычная вайна.

Немцы надыходзілі... Нам прышлося ўцякаць, пакінуўшы хату, радзіму, у далёкую Расю.

лістычнага будаўніцтва, абаронцы савецкіх межаў.

Год назад Асобая Далёка-Усходняя Армія паказала сур'езнай суржуаві сваю клясавую сілу, арганізаванасьць і бліскучыя баявыя якасьці. Яна нанесла сакрушальны удар кітайскай контр-рэвалюцыі ў Маньчжурі.

Глыбокая клясавая сьвядомасьць, жэлезная дысцыпліна, чоткае разуменьне задач, якія ставілі перад Савецкім Саюзам, усёбакавая вучоба, політычная і ваенная, усё гэта рэзка адрозьнівае чырвонага байца ад забітага муштраў салдата царскай арміі...

Я добра разумею гэта. І таму мне радасна і вясела, хаця на вуліцы заплаканая васьень разлеглася дужынамі і гразьцю.

Але што васьень, калі ў сэрцы крыніца б'юць бязумова — 22 гады.

Што васьень? Калі вунь на рыштываньных дзён і ноч змагаюцца з вясотамі муляры і цесьляры... Я таяма адтуль — з рыштываньня вялікай будоўлі. Але мяне 22 гады настаў мой чарод стаян на варту межаў сацыялістычнай краіны...

III.

Медскі Вайсковы Камісарыят...

Я прышоў разна а 8-ай гадзіне, але прышываю ўжо хапала.

У лентку — нязвычайна гомак. Кожнага хвалявала адно і тое-ж пытаньне:

— Ці прымуць?..

... і далей не хапелася думаць. Прынамсі так і адчуваў.

Мне прышлося доўга чакаць мэдычнага агляду. Праўда, у гэтым я віноўны сам, трэ было прысьці раней. Але нічога ня зробіш... Я бачыў вясельля і сумныя твары. Кожнага, які выходзіў ад прышываю камісіі і мэдычнага агляду атакавалі цым шэрагам пытаньняў, якія зводзіліся да аднаго лёкавічнага:

— Ну, які?

І я бачыў радасную ўсьмешку, якая блукала на вуснах таго, хто адказваў:

— Так, адны! — і прыкрасьць на твары ў таго, які атрымоўваў адтэрмінаўку, льготу і інш.

Чырвоная армія — баявая школа арганізаванай будаўніцкай сацыялізму — чытаю лёзунг. І гэта сапраўды так.

Вось чырвонікі з Белжылсавету. Яго надробуваюць у топографічна частку. А вось тэхнік-будаўнік.

— У сапэры, кажучы, пойдзем, сьмяючыся заўважэ ён, — буду праводзіць далей разьлівацца па сваёй сацыялізацыі...

Нарэшце надыходзіць мая чарга. Праходжу мэдычны агляд. Пільна аглядаюць, аглядаюць. Доктары сьпіраюцца:

— Не, — нематчыма. Падумаўшы пульт — 90!

— Можна, — заўважэ другі і зваротна за мяне з такімі словамі:

— Прызнайся, вы крыху ўсхваляваны?

Я чырванее, але прызнаюся.

— Але.

— Бачыце, маленька ўсхваляваны а таму і пульт уздысьцісі, — кажа абаронца і, нарэшце, і ахолдзіць адна о вьніку:

— Вы годны ў ляхоту!..

Я хутка апраўнаюся і разасны ятаю з камісіі. У лентку хі прыстаюць з запі-аньнямі.

— Годны! — кідаю ім у алказ і выбідаю далей на вуліцу. Хочацца набыць наму, паразважаць, палумаць.

Праз тыдзень — я — баян рабоча-ляндскай Чырвонай арміі! Праз тыдзень я станаўлюся ў сталевыя шэрагі вартавых савецкіх межаў!

Гэта гучыць ганарыста. Я — баян! Колькі такіх як я сьветлетна аднавілі сацыялістычнай краіне! — Мільяны!

На вуліцы дужынамі разьбегаю сьвязьніца васьень. Але што дужынамі сталевыя кроквы неба каруць фабрыка і заводу разрываюць сьветлае неба!..

Восьмы год ідзе — ідзе на абарону сацыялістычнага будаўніцтва. Зьмешэць. Маладая і клясавая моцная.

ПОЎНАСЬЦЮ ВЫКАРЫСТАЦЬ
12 ШТУРМАВЫХ ДЗЁН!

16 верасня ў бюлетэні № 1 заводу мы паказвалі на тое, што кіраўніцтва заводу не змогло стаць на чале ў роспай актыўнасьці і ініцыятывы рабочых. Нават адова ЦК УсеБП(б) і тая не змагла расказаць заводзкі трохкутнік на больш энэргічную работу па ліквідацы прарываў.

Зьмяшчаем сёньня матар'ял рабкораў сьведчыць, што заклік партыі ліквідаваць прарывы другога году пяцігодкі, а гэтым самым скласьці адпаведныя ўмовы для выкананьня трэцяга году знайшлі свой водгук у масах рабочых. Рабочыя бліжэй абавязальства не пакідаць завод да канца пяцігодкі. Вярнуць цэлы шэраг вытворчых абавязальстваў з мэтай хутэйшага зьнішчэньня прарыву.

Ініцыятыва ўзьнята, жаданьне як-бы там ні было перавыканаць прамфінплян у пераважнай большасьці рабочых маецца. Гэта абавязвае ўвесь трохкутнік зрабіць з гэтага для сябе вывад: Бязадкладна перабудаваць і стаць на чале ініцыятывы рабочых.

Застаўшыся 12 дзён да канца гаспадарчага году павінны быць дзямі бальшавіцкага штурму вытворчых прарываў.

Партыйная і комсамольская арганізацыі павінны быць на чале штурму. Ад гэтага будзе залежыць паспяховасьць ліквідацы прарыву, гэта вырашыць пытаньне. Заносіць завод на чорную дошку ці застаць яму і надалей званьне ўдарнага заводу.

Лесазаводаўскія нататкі

„Цытадэль“ небясьпекі

На беразе Дзьвіны раскінуліся карпусы віцебскага лесазаводу № 13. Поўныя суткі з ракі выліваецца лес і ідзе ў машыны на разрэзку. З машын выходзяць дошкі, адрэзы сартуюцца і адпраўляюцца на месца прызначэньня. Адначасова з дошкамі машыны выплёўваюць вялікую колькасьць абрэзкаў. Вось якраз гэтыя абрэзкі кожную хвіліну могуць быць вінавацамі пажару.

Лёгкая абрэзка складалася ў лажбіну, жыхары акалічных раўнаў забірлі іх уміжку на апап. Зараз заводзкі савет забараніў скідваць туды. І ўжо доўгі час абрэзкі збіраюцца ля самага корпусу заводу. Гэтая «цытадэль» з абрэзкаў нагарае

жае заводу з двух бакоў:

З аднаго боку нагараюцца абрэзкі пераходзяць перавозіць гатовы лесаматар'ял, ствараюць негачымі ўмовы для працы, калечыць рабочых, што дрэнна адбіваецца на выкананьні прамфінпляну.

З другога боку: вецер нясецца па пустыры. Груды абрэзкаў сохнуць. Выпадкова, альбо наўмысьлі кінуць сярнічка можа пусьціць з ветрам на працягу гадзіны ўвесь завод і акалічныя пабудовы.

Зараз, ня глядзячы на ўсе патрабаваньні адміністрацыі і ўсе абвесткі, што завод адрэзае дармова абрэзкі, іх ніхто не бярэ, а горы абрэзкаў растуць і растуць.

Марш № 6

На міліцэйскай будцы вецер каляша плякат:

Сёньня вечар, прысьвечаны сустрэчнаму прамфінпляну і політсуд над прагульшчыкамі.

Клуб заводу выдзяляецца ў гэты вечар сваім сьвятлом. Сьветла і прыемна. Портреты, дэсунгі...

У залі яшчэ людзей няма. З барабанаў і трубаў увальваецца оркестр.

— Давайце шосты нумар! Старшыня завкому барацца за трубу і выцярнію ціш разрываюць вясёлыя тукі маршу. Оркестр іграе шосты нумар, потым першы... потым яшчэ шосты... а людзей няма. Толькі два рабочыя прышлі на вечар ды сэркатар ячэйкі, які ўсеўся на першай лаве, і старшыня завкому, які граў у оркестры.

... У кантору ўбгае майстар скрыначнага цэху.

— Кляпцы, што тут сёньня за вечар?..

— Як гэта ня ведаеш?—вечар прысьвечаны адова ЦК і політсуд над прагульшчыкамі...

Унізе, на першым паверсе ў залі оркестр зноў граў шосты нумар.

— Цьфу, ты чорт—плюнуў майстар—тут вечар аб ліквідацы прарываў—а ў мяне цэх без электраэнергіі гадзіну стаіць і машыны не працуюць...

Якія могуць быць коментарыі?—Яны лішня.

Каб ліквідаваць прарывы, завкомуны склікаюць вечар і гэтым зрываюць працу цэху.

Аб вечары наведваюць адной аб'явай і... вынікі відачны.

Ніякай культурнай працы ніякай плянавацьці ў працы, прыставаўшыя культурна да задач пяцігодкі, на заводзе няма. Толькі часам гойдаецца аб'ява і оркестр грае 6-ты марш.

Л. Глеэр.

Для штурму засталася 12 дзён!

Выкарыстаць іх з найбольшай інтэнсыўнасьцю для поўнай ліквідацы прарыву

Будзем выцягваць пад агонь пролетарскай самакрытыкі

усіх галавацяпаў, профчынуш, праваўхілістых і прымірэнцаў

Абавязальствы рабкораў лесазаводу

Мы, рабкоры Віцебскага Лесазаводу № 13, у адказ на адова ЦК, даем абяцаньне партыі і рабочай класе павярда стаць з паром у руках на ўсіх пастох сацыялістычнага будаўніцтва. Прапуючы на вытворчасці, будзем першымі застрэльшчыкамі і праваднікамі ў жыцьцё дырэктывы партыі і ўраду.

Ставім перад сабою баявыя задачы: Штодзённа і поўнасьцю адбіваць у друку ход выкананьня прамфінпляну.

Хутчэй і больш рашуча б'ём агнём друкаваных радкоў па тармазох, якія перашкаджаюць выкананьню прамфінпляну.

Бязлітага з бальшавіцкай

рашучасьцю, выносіць праз газэту на суд рабочых мас конкретных вінавацаў сёньнешняга прастою, паломкі варштату, інструментаў, таго, хто зрывае нам сёньня дзённую праграму.

Будзем сьмела выцягваць з цені пад агонь пролетарскай самакрытыкі ўсіх непаваротных галавацяпаў з адміністрацыі, профчынуш з завкому, праваўхілістых і прымірэнцаў, усіх хто перашкаджае нам у барацьбе.

Будзем высвятляць у газэце вытворчае жыцьцё, недахопы культурна-масавай работы, якая неабходна адстае ад тэмпаў нашага жыцьця.

Даючы гэтыя абяцаньні, мы, раб-

коры лесазаводу № 13, з свайго боку патрабуем ад заводскага трохкутніка хутэйшага і больш рашучага рэагаваньня на ўсе допісы, накіраваныя на выжыцьцё недахопаў, што перашкаджаюць выкананьню прамфінпляну.

Заклікаем рабочых заводу ўсямерна садзейнічаць і дапамагаць рабкораўскім пастам у справе ўскрыцьця ўсіх неварнальнясьціх, якіх маюцца на заводзе. Толькі ў цеснай сувязі рабкораў з рабочай грамадзкасьцю магчыма на справе ператварыць у жыцьцё адова ЦК.

Па даручэньню рабкораў лесазаводу П. Ходараў.

НІЯКІХ АПРАЎДАННЯЎ
ПРАРЫВУ НІЯМА

У першым і другім кварталах прамфінплян выконваўся добра, а ў 3-м і 4-м мы ганьбіла пачал паслабляць тэмпы, часткаю гэта лумачыцца тым, што ў маі месяцы завод меў астаноўку на рамонт, які працягнуўся замест двух тыдняў—цэлы месяц. Апрача гэтага, зараз-жа пасьля пуску былі вялікія прастоі з-за гарэньня паўзуноў.

Замест таго, каб запасаць для паўзуноў рамы з індыйскага бокажу мы ўжываем мясцовы дуб, і той не падганяем да паролу. Свачасова не паклапаніліся аб заносных ляфэтках яны ламаюцца ў нас штодня, а адсюль вялікія прастоі рам. Бывалі выпадкі, што з-за гэтага прастоявалі рамы цэлыя зьмены. У выніку мы маем неавыкананьне па расьлімоўнай фінраваньне на 6%.

Дрэнны рамонт варштату і гаспадарства піль адбіваецца на якасьці апрадукцыі.

Значную частку пільматар'ялу ўсе выстраходныя рамы № 1, навейшай конструкцыі ў 350 абаротаў. Трэст забыўся закупіць для яе новыя ваганьні. Усе гэта, бязумоўна, залежыць ад нас саміх і ад адміністрацыі.

Сёньнешні чарпашы тэмпа нашага заводу ні ў якім разе нельга зьволіць да аб'ект-ўных прычын. Вінаваты ў сёньнешнім прарыве ўся заводская грамадзкасьць, заводкіраўніцтва і трэст.

Зараз грамадзкасьць узьнялася на барацьбу з прарывамі. Трэба, каб гэтым уздымам кіравалі заводзкія арганізацыі і ў першую чаргу партыйная ячэйка.

Рабкор КРАЖ.

Усе пастановы
вытворчых нарад
марынуюцца

На працягу першых двух кварталаў бягучага году наш завод сапраўды быў ударным заводам. Прамфінплян мы выконвалі з перавышкай на 33 проц. Рабочыя колектыў, ня глядзячы на ўсе цяжкасьці, імкнуўся апраўдаць званьне ударнікаў і ён яго апраўдаў.

Але адміністрацыя мала рабіла ў напрамку заахоўваньня рабочых. Усе пастановы вытворчых нарад ня выконваюцца. Ня глядзячы на шматлікія напаміны аб падрыхтоўцы запасных частак для рам, ляфэты і рамкі да гэтага часу не набыты. Ні адміністрацыя, ні трэст ня цікавяцца гэтым пытаньнем. З-за адсутнасьці частак наглядзецца прарывы.

Трэба мобілізаваць усе сілы і скараціць прастоі, гэта дапаможа ліквідаваць наш прарывы.

Р. рабочы Ш. Ліссон.

З В О Д К А

выкананьня прамфінпляну па Віцебскім лесазаводзе № 13 на 15 верасня 30 г.

Па расьлімоўцы сыравіны плян выканан на 94,6 проц., альбо 105.200 кубамэтраў, замест 111.131 кубамэтраў гадавой праграмы. Прапушчана праз рамы 149.998 кубамэтр., замест праду-гледжаных плянам 150.030 кубамэтр., што складае 99,99 проц. Па працэсу брусоўкі прамфінплян перавыканан на 15 проц. Прабрусавана, замест 38.898 кубамэтр.,—44.787 кубамэтр. Па колькасьці рамаўмен плян неавыканан на 6 проц. Замест 2.295 рамаўмен, зроблена 2165. За гэты час прастоіна 1562,8 гадзін, што складае 124 проц. прастоў ўзвыш дапушчаных плянам. Выпуск пільапрадукцыі неавыканан на 5 проц., альбо, замест плянавых 70.057 кубамэтраў,—66.636 кубамэтраў.

Мы—у адказе за прарывы

бярэм на сябе абавязальства зрабіць усё ад нас залежнае для ліквідацы прарыву

Улічваючы залачы, якія ўскладваюцца на адміністрацыйна-тэхнічны персонал у справе выкананьня прамфінпляну, мы наглядальнікі корпусу заводу П. Ходараў і С. Разьнік—авіягчам сябе ўдарнікамі і лічым сябе мобілізаванымі да канца пяцігодкі. Конкрэтка бярэм на сябе наступныя абавязальствы:

- 1. Не пакідаць завод да канца пяцігодкі.
- 2. Рамынальня выкарыстоўваць рабочую сілу.
- 3. Даваць дакладныя паставы, згодна дыямэтру, лесу і станютаў.
- 4. Не дапускаць ніводнай хвіліны стадыні і ніводнай дошкі завагу, па прычынах ад нас залежачых.

5. Уважліва сачыць за якасьцю прадукцыі і рацыянальным скарыстаньнем аздаваў.

6. Свачасова здаваць у кантору расьлімоўчыныя ведамасці і рапарты.

7. Сачыць за правільнай сартуючай дошкай пры пагрузцы на ваганьні.

8. Чула адносіцца да ўсіх патрабаваньняў рабочых і свачасова на іх рэагаваць.

9. Прымаць актыўны ўдзел ва ўсім грамадзкім і вытворчым жыцьці заводу.

П. Ходараў
С. Разьнік

Бяру на сябе 4 абавязальствы

Я, комсамалец абмершчык В. Лабэцкі, у зьвязку з адова ЦК, бяру на сябе 4 наступныя вытворчыя абавязальствы:

- 1. Рабіць дакладны абмер бярвеньняў па таўшчыні да паловы, па даўжыні да футу.
 - 2. З дакладнасьцю да 1 хвіліны вылічваць стаянкі.
 - 3. Сачыць, каб ня было перагрузак на адну раму.
 - 4. Не падаваць пры брусоўцы крывого лесу.
- Адначасова патрабую ад сартуюшчыкаў у басэйне, каб яны свачасова падавалі лес па чарзе на кожную раму. Бяручы на сябе пералічаныя абавязкі, выклікаю зрабіць тое-ж самае ўсіх комсамольцаў заводу.

В. Лабэцкі.

Увазе юнкораў, пастоў і ўдарных брыгад „Чырвонай Зьмены“ г. Менску

Заўтра, 20 верасня, а 6 гадз. увечары, у памяшканьні рэдакцыі газэты „Чырвоная Зьмена“ адбудзецца

НАРАДА РЭДАКЦЫЙНАГА КОЛЕКТЫВУ
разам з юнкурамі, юнкураўскімі пастамі і брыгадамі „Чырвонай Зьмены“

На парадку дня нарады:

- 1. Чарговыя задачы юнкураў у зьвязку з надыходзячым трэцім годам пяцігодкі.
- 2. Доклад дырэктара падшэфнага „Чырвонай Зьмены“ Віцебскага лесазаводу № 13 аб прарывах на заводзе. (Дакладчык дырэктар заводу т. КАГАН).

На нараду запрашаюцца юнкоры, пасты і юнкураўскія брыгады „Ч. З.“, юнкеры заводзкіх, друкаваных і нсьценных газэт і ўсе жадныяма ўдзельнічаць у корэспандаваньні ў газэту.

Рэдакцыя „Чырвонай Зьмены“

УВАГА! УВАГА! УВАГА!

наступны бюлетэнь выходзіць 22 верасня рабкоры, пасты „Чырвонай Зьмены“ і ўсе рабочыя, шліце матар'ял

Х ЗЬЕЗД ЛКСМБ СУСТРЭНЕМ 30000 ТЫРАЖОМ

Тэрмінова бярыцеся за рэалізацыю пастановы ЦК ЛКСМБ аб „Чырвонай Зьмене“

Разгортвайце соцыялістычнае спарорніцтва на лепшае распаўсюджваньне газэты, наладжвайце працу з газэтай у кожнай ячэйцы, хаце-чытальні, у клубах і цэхах прадпрыемстваў

ЦО ЛКСМБ---у шырокія масы!

Усім РК ЛКСМБ

ЦК ЛКСМБ адначас неадвальнаму ўдзел РК і ячэек у п'ятнаццаці распаўсюджваньня Цэнтральнага органу Комсамоу Беларусі—газэты „Чырвоная Зьмена“.

15.000 тыраж газэты, пры наяўнасці 85000 комсамольцаў, падта выразна сьведчыць аб бяздзейнасці большасці РК і ячэек у справе распаўсюджваньня газэты.

Той факт, што 65 высковых і гарадзкіх РК выпісваюцца ўсяго на некалькі экзэмпляраў газэты, сьцьвярджае, што пастанова бюро ЦК (на дакладу рэдакцыі ад 5-V-30г.) організацыямі да гэтага часу застаецца ня выкананай.

РК павінны ўлічыць, што газэты, як кіруючы орган у сучасны перыяд (ліквідацыя акруг), набывае яшчэ большае значэньне—значэньне дапаможніка ў рабоце ячэек і камітэтаў. Таму ЦК ЛКСМБ з усей катэгорычнасьцю абавязвае к-ты і ячэйкі аддаць максымум увагі распаўсюджваньню „Чырвонай Зьмены“, уключыўшы гэту галіну працы ў штодзённую работу ячэек і камітэтаў.

Групам „ЛК“ пранаўска ў дэкадны тэрмін (з 20-га верасьня па 1-е кастрычніка г.г.) правядзь выкананьне пастановы бюро ЦК (ад 5-V 1930 г.), матэрыялы абследваньня даслаць у рэдакцыю „Чырвонай Зьмены“.

За сьвятара ЦК ЛКСМБ: Гуткін.

АБВЯШЧАЕМ СЯБЕ УДАРНЫМІ

Заслухаўшы даклад рэдакцыі аб стане распаўсюджваньня газэты „Чырвоная Зьмена“ на Менскай гарадской організацыі ЛКСМБ і задачах на асення вимовы час, Зьліт яч. упаўнаважаных па выданьнях „Чырвонай Зьмены“, улічваючы адказны момант на забеспэчэньне організацыі газэтай, абвешчае слабе ўдарным.

Зьліт бярэ на себе абавязак да Х зьезду комсамоу Беларусі дамагчыся поўнага выкананьня кантрольных лічбаў па ячэйках, давеўшы тыраж па Фрунзэўскай організацыі ЛКСМБ да 2000 экз.

Зьліт выклікае на спарорніцтва яч. упаўнаважаных Бастрычнікаўскага раёну.

Для кантролю работы упаўнаважаных „Ч. З.“ вылучыць тройку з т. т. Кузьміча, Зянькевіча і Крыцар.

Зьліт заклікае яч. упаўнаважаных іншых раёнаў па-ударнаму праводзіць тыражна-масавую работу з газэтай з тым, каб да Х зьезду комсамоу Беларусі газета „Чырвоная Зьмена“ мела 30.000 тыраж.

1 экз. на сельсавет

У Палоніцкай ячэйцы ЛКСМБ (Крычэўскі раён) комсамольцы ня выпісваюць ніводнага экзэмпляру „Чырвонай Зьмены“. На ўвесь сельсавет выпісваюцца толькі адзін экз. Такое становішча з распаўсюджваньнем тлумачыцца тым, што РК ЛКСМБ зусім ня цікавіцца, як організацыя забяспэчана газэтай. (У раёне выпісваюцца 11 экз.). Паглядзіце на РК, бюро ячэек у гэтым напрамку таксама нічога ня робяць.

Комсамолец.

Ранойскі С.

Кляса супроць клясы

Хваля забастовак у Польшчы напэракор ППС

ВАРШАВА, 16.—Сёньня на варшаўскіх фабрыках пачаліся забастойкі пратэсту супроць апошняга выступленьня паліцыі.

Баставалі: мэталюргічны завод „Дзьлюв“ (2.000 бастуючых з 2200 рабочых), ф-ка „Урсус“ (900 бастуючых з 1000 рабочых), ф-ка Пешавэра і ф-ка Норблін (з 900 рабочых 500 бастуючых), дзяржаўны завод аэроплянэў „Авіята“ (300 бастуючых).

Забаставалі таксама 1.500 будаўнічых рабочых. Часткова бастуюць фабрыкі табачнай монополіі. Трамвай, электрастанцыі і комунальным прадпрыемстваў працуюць нармальна. У пэнэсаўскіх колах катэгорычна заклікаюць, што ППС ня вынесе рашэньня аб абвешчэньні забастойкі.



ППСавец: Пане маршале, вы напэўна памылліся... Мы ж не бальшавікі!

стоекі што забастойка ўзнікла па ўласнай ініцыятыве рабочых. З другога боку, на паведамленьнях вярхоўных газет, фабрычныя дэлегацыі ППС заклікаюць да забастойкі.

„Кур'ер Чырвоны“ паведамляе, што бастуюць, галоўным чынам, тэя фабрыкі, дзе маюць уплыў камуністы.

У журналістскіх колах перадаюць, што спецыяльная камісія профсаюзаў сапраўды вынесла рашэньне аб забастойцы, але паставіла, каб ППС офіцыйна заставалася ў баку, так, каб, з аднаго боку, прыгравіць ураду шырокай забастойкай, а з другога, ні ў якім разе не дапуськаць сапраўды шырокага забастовачнага руху.

Баі ня спыняюцца

ШАНХАЙ, 16. Офіцыяльны кітайскія крыніцы прадагваюць наведваюць аб няспыняюцца бойках паміж урадавымі і чырвонымі войскамі ў раёне Чанша. Друж упэўніваюць, што Чырвоная Армія паносіць сур'ёзнае паражэньне, сапраўды разьмер якога пакуль што лічыцца нязначыць. „Чайна Уэйк Рэвлю“ цынчна-адкрыта прызнае, што „чужаземныя ваяныя судны аказалі вялікае падтрыманьне кітайскаму ураду ў барацьбе супроць камуністэх у Чанша“.

Беспрацоўе ў ПАЗШ расьце

ВАШЫНГТОН, 15. На офіцыяльных вестках міністэрства працы, беспрацоўе ў ПАЗШ у жніўні павялічыліся на 1,4 проц., а сума выплачанай зарплаты паменшылася на 2,6 проц. Загрузка прадпрыемстваў зьнізілася на 2,1 проц. Агульнагаспадарчы індэкс у жніўні быў 799, замест 986 у жніўні мінулага году.

Па сьлядох замаху на пайпрэдзтва СССР у Польшчы

ВАРШАВА, 16. На паведамленьнях газет, у хуткім часе ў Варшаву будзе дастаўлены з Югаславіі Ян Пялянскі, які зьліўнеца, па думцы польскай сьледчай улады, організацарам замаху на савецкае пайпрэдзтва ў Варшаве. „Кур'ер Польшчы“ паведамляе, што Пялянскі 37 год нарадзіўся ён у Чарнавіцах (Румынія), служыў упер-офіцэрам у аўстрыйскай арміі і ў час вайны напав у назон Расію. У час рэволюцыі Пялянскі быццам-бы ўступіў у комсамол (20 год ад роду) і затым чамусьці прымушан быў уцякаць у Польшчу. Далейшыя старонкі яго жыцьця сьледзіць быццам-бы „невядомы“, Пялянскі па словах газет, прыбыў у Варшаву за два месяцы да замаху і праваў тут нейкую падазрэнную работу. Каб адцягнуць ад себе падазрэнне, Пялянскі ўступіў у перападзёную майстэрню бізну савецкага пайпрэдзтва. Пялянскі часта езьдзіў у Вільню і Беласток. Судовыя ўлады напала на сьлед перападзёнай і ўстанавіла, што Пялянскі зьнік у той самы дзень, як была выкрыта бомба ў дымаходзе савецкага пасольства.

Вялікая трывога ў політычных і дзелавых колах Ангельшчыны з прычыны нямецкіх выбараў

ЛЭНДАН, 16. Вынікі парламэнтскіх выбараў у Нямеччыне выклікалі вялікую трывогу ў політычных і дзелавых колах Ангельшчыны.

Лэнданская біржа рэагавала на вынік выбараў зьніжэньнем курсу акцыяў нямецкіх пазыя.

Газэты аднадушна падкрэсьліваюць, што нямецкія выбары зьліўнеца самым жорсткім ударам і ў сойме парламэнтарызму.

Орган лейбэрстых—„Дэйлі Гэральд“ адзначае, што „адна трэція частка выбіральных аддала свае галасы партыям, вяржам парламэнтскаму ўраду. Гэта—вялізарнейшы выклік дэмакратыі парламэнтарызму“.

Рэакцыяная „Морнінг Пост“ таксама падкрэсьлівае, што нямецкія выбары зьліўнеца актам недавер'я парламэнтарызму. Большая частка выбіральных у адчай адварнуліся ад дэмакратыі. Да ўрнаў прышла партыя, якая мае перавагу перах усімі іншымі—партыя не галасуючых.

Гаворачы аб посьпеху камуністычнай партыі, буржуазныя газэты імкнудца паслабіць яго значэньне

сьцьверджаньнем, што гэта ня столькі перамога камуністэх, колькі паражэньне соцыял-дэмакрату, якія губляюць свой уплыў сярод рабочых у выніку сваёй бяздзейнасці ў п'ятнаццаці барацьбы з беспрацоўем і папешаньня матар'яльнага становішча рабочых. Ультыматывнае патрабаваньне фашыстэх прадстаўленні ім вяртэнага міністэрства і міністэрства ўнутраных спраў пабуджае ангельскую працу рабіць самыя сумныя прадраманьні аб надыходзячым ускладнэньні адносін паміж эўропейскімі дзяржавамі. Буржуазныя друж выказвае трывогу за лёс рэпаарцыі, прадбачачы зрыў Варсальскага дагавору і лічыць непазьбежнымі сиробы рованьш з боку нямецкай ваяшчыны.

400.000 чалавек ахоплены голадам

ТОКІЁ, 15. Як паведамляюць Харбін, у выніку разводзья ў 8 паветах Муьдэнскай правінцыі (Маньчжурія) 400 тысяч чалавек ахоплены голадам.

Адрозны рэдактар—Рэдколегія

Ударнікі літаратурнага цэху

Менскія і Бабруйскія ФІЛШ БелАПП'у—АДКАЗВАЙЦЕ НА ВЫКЛІК ГОМЕЛЬЧАН!

ЗАЯВА

Таварышы! Перад намі задача, Мы не адступім назад,— Краіну нашую перайначыць на соцыялістычны лад. Узыцьце ў паднябесьсе заводы— гмахі! Стварыць усеагульны колгас; Рушыць падзеі ударным размахам Низьмерным энтузіязмам мас. Энтузіязм мас ня зьмерць Баромэтрам плянаў, праграм. У будучынасьці шчасную вега— Дадзена нам. І ўсё-ж, хопь наперад мы крочам упарта. Шчэ маем прарывы і шмат перашкод. Загадава камуністычн я партыя Стрэх па-ударнаму трэй год. Таму неад ладна треба Памножыць на сотні энэргію мас, Каб трэбы заводуў узнялі-я ў неб, Каб створыць быў усеагульны кол ас. Эй, хто там пакінуў прамую дар гу. Стаіць у баку ад вялікіх падзей? Хто не змагаецца за перамогу? Прагульшчык, „лятуш“, алалдэй.

▲ кожны сьведомы рабочы, Каму шпы дні—змаганьне, Жыцьцё аддае для работы, Усё аддае да званьня. Каб крочыць у ногу з рабочаю арміяй Па бальшавіцкіх вех-х— І мы абвешчаем сябе ударнымі Рабочымі літаратурнага цэху Мы абавязваемся: 1) Кожны прэмыдчына прапавачь пры рэдакцыях заводзкіх друкаваных шматтыражак і пры вітрынае прамафіплянэ „Пал. Прауды“. Выкаваць там наступную работу: а) пісаць вершы і нарысы на асобныя канкрэтныя тэмы з жыцьця заводу і фабрыкі, у прыватнасці аб выкананьні прамафіплянэ, аб асобных ударніках, ілжэ/дарнік х, „лятунох“ прагульшчыках і інш.; б) пісаць рыфмаваныя і нерыфмаваныя шапкі (загаловкі) для газэты; в) пісаць рыфмаваныя політычныя лэзунгі; г) пісаць рыфмаваныя подпісы да малюнкаў—п'якатаў; 2) Працаваць у фабрычна-заводзкіх літаратурных гуртках, дапамагаючы ім у пработцы пытаньніў літаратур-

най політык, у рабоце з кнігай і газэтай. 3) Прав літаратурныя гурткі і літаратурную старонку „Палескай Прауды“ разгарнуць узмоцненую работу па выкананьню новых літаратурных калраў з рабочых, в першую чаргу—молада, улічваючы іх у організацыю пролетарскіх пісьменьнікаў. 4) Организаўнаць у рабочых клубах літаратурныя вечары з дакладамі аб сучаснай пролетарскай літаратуры і яе ролі ў соцыялістычным будаўніцтве. На вечарох чытаць свае творы на тэмы соцыялістычнага будаўніцтва. 5) Таксама абавязваемся праводзіць іншую культурна-масавую работу, работу па ліквідацыі няпісьменьнасці сярод рабочых, работу па прапаваньні беларусізацыі. 6. Выклікаем на соцыя істычныя спарорніцтва па выкананьню вызначаных пунктаў Менскую і Бабруйскую філіі БелАПП'у. Члены Гомельскай філіі Беларускай Асоцыяцыі пролетарскіх пісьменьнікаў: Сяргей Раніта, Вячаслаў Палескі, Барыс Пасканьнеў, Іван Каліна.